

# паэзія

паэзія

## Людміла Кебіч



...каб узрос-ускрыліўся  
звонкі колас...

## Хадзем са мной!..

### А ТАМ...

Прачнулася – і сад мой мілы,  
А там чарэшню матылі  
Бялюткім кветам абляпілі,  
Зыляцеўшыся з усёй зямлі.

А там вакол нявесты-грушкі,  
Што разыліла салодкі пах,  
Таўкуцца пчолкі-галадушкі  
І разбухаюць на вачах.

А там на посьцілцы маёвай  
Разыліты дзымухаўцоў жаўткі...  
Шпакі – салісты шат вішнёвых –  
Сквірчаць у новыя сьвісткі.

Я там, акрытая хусынкай,  
 Праставалосая стаю,  
 Зъбягае ціхая съязінка...  
 Прачнулася... Няўжо ў раю?!

### ХАДЗЕМ...

Хадзем, падыхаем  
 Вясновым водарам,  
 Наяве ўгледзім,  
 Як мкне лісьцё,  
 Як нізка ластаўкі  
 Над дахам лётаюць,  
 Да не на дождж, відаць,  
 А на жыцьцё.

Хадзем, падзвімся,  
 Як сад нявесыціца,  
 Пад белым вэломам  
 Задумна съціх,  
 Дымамі ўздымімся,  
 Калі абвесыціца  
 Праз дождж плясткавы  
 Грымотны міг.

Хадзем, памолімся  
 За съвет абуджаны,  
 Дзе пахка-ўсьпенены  
 Бушуе май.  
 Душой спатолімся –  
 Вясной закружаны,  
 Цьвіце-ачунъвае  
 Наш любы Край.  
 Хадзем...

### ДАРОГА

Паклікала мяне дарога  
 У незямную далічынь,  
 Дзе не бывае неба — многа  
 між белагрудых аблачын.

Дзе жніўня рыжага прывольле,  
 На жыце пацеркі расы,

Дзе застрагаеnota ў горле,  
Пачуўшы птушак галасы.

Дзе красактысячанайменьняў,  
А дождж — кароткі і съляпы,  
Дзе жнейкі сонечным праменем  
Перапаясваюць снапы...

Паклікала мяне дарога.  
Зъбяру пражытае ў сувой  
І да жыцьцёвага парога  
Пайду, самотная, па ёй.

### САНЕТ

Распушыла завея прадзіва —  
Трымціць съняжынак белы рой.  
Як ліпа інеем абкладзена,  
Так я халоднасьцю тваёй.

Ды толькі ліпа не пакутуе  
Пад цёплай хусткай сънегавой,  
Ільдом вачэй тваіх закутая,  
Наўрад ці ажыву й вясной.

Не спасылайся на мароз,  
На неадкладных спраў сумёты,  
Ляціць з разгубленых нябёс,

Сякуць па мне бязмоўным шротам  
ільдзінкі слоў, каралі сълёз —  
Жыцьця раскрышаныя ноты.

### Ой, ня съпіце!

(*На народны матыў*)

Чаго ж маё сэрцайка  
расходзілася?  
Чаго ж мая душачка ные-вяне?  
Над Радзімай сонейка  
закацілася,  
Ой, ня хутка яснае ўзыдзе-гляне!

Ахінула цемра-ноч  
нашы хаты,  
Не відаць у цемры той  
выйсьця-броду,  
І куды ня сунешся –  
спраты-краты,  
А за імі беднага  
шмат народу.

То сярпом, то молатам  
нас касілі...  
Ці ж з крыніцы волі нам  
больш ня піці?!

Дзе ж, асілкі-волаты  
ваша сіла?  
У бядзе забраны край — ой, ня съпіце!

Ой, гукаіце, люцічы,  
на ўвесь голас,  
Шчэ пакуль лукавы вас  
не папутаў,  
Каб узрос-ускрыліўся  
звонкі колас,  
Уратуйце-вырвіце  
Край свой з путаў!